

№15 (1068)

ЧАЦВЕР,


16 верасня

2004 г.

Выходзіць два разы ў месяц

Цана
дагаворная

ГОМЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Газета заснавана ў верасні 1969 года

Са свята "Дзень ведаў"

"ДА СОВЕРШЕНЕН БУДЕТ ЧЕЛОВЕК..."

Самая буйная вышайшая навучальная ўстанова нашай вобласці – Гомельскі дзяржуніверсітэт імя Ф. Скарыны – вось ужо 75 гадоў адчыняе дзвёры для новых студэнтаў.

Час змяненца – 1 верасня застаецца: а з ім – і ўрачыстыя прывітанні выкладчыкаў, віншаванні старшакурснікаў, радаснае хваляванне тых, хто вытрымаў уступныя іспыты і стаў студэнтам.



Урачыстое свята "Дзень ведаў" адкрыў рэктар ГДУ, доктар хімічных навук, прафесар А.У. Рагачоў. Ён павіншаваў студэнтаў з першим і самым галоўным агульнастудэнцкім святам у іх жыцці, пажадаў творчых поспехаў, мочнага здароўя, каб з годнасцю неслі яны званне "студэнт ГДУ".

– Вы зрабілі правільна, абраў-

гачоў. – Наша навучальная ўстанова валодае дастатковай вялікімі магчымасцямі, каб вы змаглі ў пэўнай ступені рэалізаваць сябе як у вучобе, так у навуковай і творчай дзейнасці. Для мене гэты дзень таксама хвалюючы: у свой час я, як і вы, чакаў сваю першую лекцыю ў ГДУ. Няхай ваша студэнцкая жыццё будзе такім жа щаслівым і незабыўным.

Пад гукі студэнцкага гімна "Гайдэмус" рэктар уручыў сімвалічны студэнцкі белет першакурснікам Марыі Леснікавай (геолаг-географічны факультэт) і

Аляксею Лызо з факультета замежных моў.

Вядучыя свята пазнаёмілі першакурснікаў з багатымі навукова-даследчымі, культурнымі і спартыўнымі дасягненнямі нашай вну і прапанавалі атрыманію ўніверсітэцкага жыццядзейніца.

Гэты год для Беларусі асабліва значны – наша краіна адзначае 60-годдзе вызвалення ад нямецка-фашистскіх захопнікаў. Шанаваць памяць аб тых, хто аддаў сваё жыццё за сённяшнія свята, за-

клікаў старшыня Савета ветэранаў

нау ГДУ, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны М.П. Шкарбун. "Няхай ваша вучоба будзе націравана на пошук ісціні", – пажадаў Мікалай Пятровіч.

Юлія Баброўнік, студэнтка 5-га курса біялагічнага факультета, цёпла павіншавала новае папалуенне студэнцкай сям'і ГДУ: "Я па-добрачу запіздрошу вам,



адзначыла яна. – У вас усё яшчэ наперадзе. Быць студэнтам ГДУ – гэта вялікі гонар." Са словамі "Мы не падвядзем" студэнт 1-га курса таго ж факультета Сяргей Панін атрымаў ад Юліі сімвалічны Ключ ведаў (на здымку).



Першы сакратар абласнога камітэта БРСМ, выпускнік эканамічнага факультета Аляксандр Лаўрыненка запрасіў першакурснікаў пашырыць рады мэтанакіраванай, свядомай, грамадска актыўнай моладзі. "Ніколі не забывайце, што вы – грамадзяне Рэспублікі Беларусь, і яе будучыня залежыць ад вас", – зазначыў ён.

На здымках: першакурснікі-2004 г. віншую рэктар ГДУ д.х.н., прафесар А.У. Рагачоў.

Сімвалічны студэнцкі белет у студэнтаў 1-га курса Марыі Леснікавай і Аляксея Лызо.

Новае папалуенне фізічнага факультета.

Фота У. Чысціка.

Упершыню на «Дні ведаў» быў прадстаўнік духавенства – пратэстарэй Свята-Мікалаеўскай царквы, айцец Андрэй. "Веды і навукі, – адзначыў ён, – могуць прынесці карысць, але могуць і загубіць – усё залежыць ад духоўнага стану чалавека. Св. К. Тураўскі, Ф. Скарына, М. Менджялеў – вось мудрыя людзі, якія найперш аўладонані ведамі клапаціліся аб сваёй душы." Айцец Андрэй заклікаў студэнтаў да чысціні душы і нораваў, да ўзмацнення духоўных сіл. Малітвай і благаславеннем завяршыў ён сваё слова (на здымку).



І вось гучыць універсітэцкі звонок, які кліча студэнтаў на першы ў іх жыцці лекцыі і семінары. Няхай веды, атрыманыя тут, не "посеют скорби", а прынасць радасць ва ўсіх сэнсах гэтага слова.

Т. ПЯТРОВА.

На здымках: першакурснікі-2004 г. віншую рэктар ГДУ д.х.н., прафесар А.У. Рагачоў.

Сімвалічны студэнцкі белет у студэнтаў 1-га курса Марыі Леснікавай і Аляксея Лызо.

Новае папалуенне фізічнага факультета.

Фота У. Чысціка.

РЫХТУЕМСЯ ДА ВЫБАРАУ

Мы – на парозе выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, якія адбываюцца 17 кастрычніка. Гэта знамянальная падзея ў жыцці нашай дзяржавы і ўсяго беларускага народа, якая павінна прынесьці справядлівасць, у строгай адпаведнасці з законамі і ў інтэрэсах грамадства.

Менавіта зараз на грамадзянскіх інтэрэсах грамадства. Таму інфармацыйна-аналітычны службай нашага універсітэта распрацаваны метадычныя рэкоменданцыі па падрыхтоўцы да выбараў, якія адказваюць за фарміраванні парламента, які будзе абараняць інтэрэсы беларускага народа. Ад таго, на сколькі правільна будзе зроблены наш выбар, залежыць законатворчая дзейнасць у Беларусі на наступныя чатыры гады.

Моладзь не можа і не павінна застацца ў баку ад грамадска-палітычных працэсаў, якія адбываюцца ў краіне. Яна – адна з галоўных апор беларускага дзяржавы і стабільнасці беларускага грамадства. Таму інфармацыйна-аналітычны службай нашага універсітэта распрацаваны метадычныя рэкоменданцыі па падрыхтоўцы да выбараў, якія дапамагуць маладым выбаршчыкам правільна з'арыентавацца ў сучаснай палітычнай сітуацыі і прагаласаваць за моцную і працвітую Беларусь.

На тэрыторыі універсітэта размешчана тры выбарчыя ўчасткі (на вул. Савецкай, 108, Кірава, 119, П. Броўкі), куды выбаршчыкі прыдадзяць свае галасы за дастойных абраникаў народа. Зараз на іх праводзіцца адпаведная падрыхтоўчая работа.

17 кастрычніка будзе праходзіць таксама ўсебеларускі рэспубліканскі рэферэндум, на які выносяцца пытанні аб дазволе Прэзідэнту А.Р. Лукашэнку ўзведзельнічаць у якасці кандыдата ў Прэзідэнты Рэспублікі Беларусь у выбарах Прэзідэнта і ў сувязі з гэтым уніясенні змянення ў арт. 81 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

работнікі абкама галіновага прафсаюза.

Абмеркаваны актуальны пытанні падрыхтоўкі справаздачі і выбараў у прафарганізацыях студэнтаў і навучэнцаў, адбыўша аблесеніем думкамі з мэтай далейшага павышэння эфектуўнасці дзейнасці грамадской арганізацыі, якая абараняе права і інтэрэсы моладзі.

На семінары выступіла старшыня прафкама студэнтаў ГДУ Н.І. Колтышава, якая падзялілася практычнымі вопытамі правядзення справаздачна-выбарных кампаній. У ім прынялі ўдзел прафсаюзныя лідэры вну і сярэдніх спецыяльных навучальных установаў г. Гомеля, Мазыра, Светлагорска, Рэчыцы, Рагачова, Слуцка.

Прафсаюзнае жыццё

АБМЯНЯЛІСЯ ВОПЫТАМ

На базе нашага універсітэта адбыўся аблесеніем семінар старшыні прафкама студэнтаў і навучэнцаў на тэму: "Асаблівасці арганізацыйна-статутнай дзейнасці ва ўмовах справаздачна-выбарной кампаніі". У ім прынялі ўдзел прафсаюзныя лідэры вну і сярэдніх спецыяльных навучальных установаў г. Гомеля, Мазыра, Светлагорска, Рэчыцы, Рагачова, Слуцка.

КНИГИ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР

В последнее время очень интенсивно пополняются новой учебной литературой книжные фонды библиотеки ГГУ. Сегодня в главной сокровищнице знаний университета насчитывается около 1 млн. экземпляров печатных документов, в том числе учебной литературы – свыше 280 тыс., изданий на белорусском языке – 74 тыс., книг на иностранных языках – около 70 тыс.

А к началу нового учебного года в дар библиотеке были переданы из Москвы 57 экземпляров научной литературы по философии и древнерусской культуре. Они принадлежали ранее профессору МГУ имени М.В. Ломоносова Александру Ивановичу Абрамову, который уже ушел из жизни. Среди этих книг есть по-настоящему бесценные, даже уникальные – труды древнекитайских, древнеримских авторов, широко представлена немецкая и французская философские школы: И. Кант, А. Шопенгауэр, Э. Гуссерль, И. Г. Фихте, Б. Паскаль и др. Филологов заинтересует литература о русском славянофильстве.

Подаренными книгами можно будет пользоваться на абонементах №1 и №2, которые расположены по ул. Кирова и ул. Советской.

шы месцам вучобы ГДУ, – адзначыў Аляксандр Уладзіміравіч Рагачоў.

ВІЖУЕМ!

За шматгадовую плённую вучэбную і выхаваўчую работу па падрыхтоўцы маладых спецыялістаў, актыўны ўдзел у грамадскім жыцці Ганаровыімі граматамі універсітэта ўзнагароджаны: к.ф.н., дацэнты кафедры рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства КАХОЎСКАЯ Лариса Фrolаўна і КОБЫШ Іна Іванаўна, к.ф.н., дацэнты кафедры беларускай літаратуры ШЫНКАРЭНКА Вольга Карпаўна; за шматгадовую добрасумленную працу – лабарант кафедры беларускай мовы ДВОРНІК Галіна Леанідаўна; за добрасумленную працу, вялікі ўклад у аздараўленне студэнцтва – галоўны ўрач санаторыя-прафілакторыя ПІНЧУК Лідзія Фёдарапаўна.

КАДРАВЫЯ ПРЫЗНАЧЭНІ

Загадам па універсітэту пераведзены на штатныя пасады дэканы:

матэматычнага факультета – к.ф.-м.н., дацэнт Жогаль Сяргей Пятровіч;

факультета замежных моў – к.ф.н., дацэнт Баннікова Людміла Сярганавна;

біялагічнага факультета – к.б.н., дацэнт Храмчанкова Вольга Міхайлаўна;

геолаг-географічнага факультета – к.г.-м.н., дацэнт Гусеў Андрэй Пятровіч;

юрыдычнага факультета – к.г.ст.н., дацэнт Эсмантовіч Ірына Ігаравна;

фізічнага факультета – к.ф.-м.н., дацэнт Шалупаеў Сяргей Вікенцьевіч.

Дэканам гістарычнага факультета прызначаны дацэнт кафедры ўсеагульнай гісторыі Мязга Мікалай Мікалаевіч; на меснікі дэкан: філалагічнага факультета – ст. выкладчык кафедры беларускай мовы Кузьміч Леанід Пятровіч, біялагічнага – асістэнт кафедры батанікі і фізіялогіі раслін Сопчанка Уладзімір Анатольевіч; на пасаду начальніка аддзела міжнародных сувязей пераведзена ст. выкладчык кафедры французскай мовы Протчанка Людміла Іванаўна.

Загадам па універсітэту загадчыкамі кафедр прызначаны:

палітычнай сацыялогіі – дацэнт, доктар сацыялагічных наукаў Осіпава Вольга Сярганавна;

крымінальнага права і працэсу – асістэнт названай кафедры Емяльянаў Сяргей Леанідавіч;

радыёфізікі і электронікі – к.ф.-м.н., дацэнт Мышкавец Віктар Мікалаевіч;

батанікі і фізіялогіі раслін – к.б.н., дацэнт Дайнэка Мікалай Міхайлавіч.



Гомельскі ўніверсітэт

ДАРОГА ДА СВЯТЫНЯУ (ДЕНЬ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА)

Сапраўды шчаслівы той чалавек, хто зберагае ў сваім сэрцы і выяўляе ў справах памяць пра продкаў, гісторыю і культуру роднай зямлі, шануе і паважае яе мову і звычай. Мы ўсваляем людзей, якія выхоўваюць у іншых пачуццё патрыятызму і гонару за мінулае Радзімы. І вельмі радуе, што наша Гомельшчына мае трывалыя і багатыя культурныя традыцыі. Таму значнай і доўгачаканай падзеяй стала рэспубліканская свята – День беларускага пісьменства, прысвечанае Кірыле Тураўскаму і гісторыі яго малай радзімы, якое праходзіла 4 верасня ў г. Гомелі (і гэта супала з Днём горада), а 5-га – у Тураве.

На званае мера-прыемства ў нашым горадзе пачалося з адкрыцця помніка асветніку, філосафу і настаўніку Кірыле Тураўскому (на здымку) у скверы ля абласнога

драмтэатра.

Прысвячалася Дню беларускай пісьменнасці і рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі "Тураўскія чытанні", якая праходзіла ў абласнім грамадска-культурным цэнтры па вул. Ланге. Яе арганізатарамі з'яўляліся Нацыянальная акадэмія наукаў Беларусі, міністэрства інфармацыі і культуры, Гомельскі аблвыканкам, НДІ гісторыі і культуры, ўсходнеславянскіх народу пры ГДУ імя Ф. Скорины. На адкрыцці канферэнцыі з прывітальнымі словамі да яе ўдзельнікаў зварнулася старшыня абласнога Савета дэпутатаў, старшыня праўлення Таварыства К. Тураўскага В.С. Сяліцкі, віцэ-прэзідэнт НАН Беларусі А.І. Лесніковіч, праектар па навуковай работе на шаха ўніверсітэта Д.Р. Лін. Былі заслушаны даклады навуковцаў з Мінска і Гомеля, прысвечаныя даследаванню гісторыі г. Турава, філософскіх, літаратурных і лінгвістычных аспекту літаратурнай дзейнасці Кірылы Тураўскага. Затым пачалася работа па секцыях, якая праходзіла па трох накірунках: "Гісторыя мовы. Анастастыка. Тэрміналогія" (старшыня – доктар філалагічных навук, прафесар Р.М. Казлова), "Мова

мастакай літаратуры і фальклору" (старшыня – к.ф.н., прафесар кафедры беларускай мовы В.А. Ляшчынскай) і "Фалькларыстика. Літаратуразнаўства. Адукацыя" (старшыня – загадчык кафедры рускай літаратуры к.ф.н., дацэнт Л.Л. Ермакова). На секцыйных пасяджэннях выступалі вучоныя з Інстытута мовазнаўства НАН Б, БДУ і выкладчыкі філалагічнага факультета ГДУ.

А ў горадзе тым часам праводзіліся розныя мерапрыемствы: святочнае тэатралізаванае прадстаўленне на стадыёне "Цэнтральны", узел у якім прынялі таксама звыш 100 студэнтаў нашага ўніверсітэта, адкрыццё цэнтральнай часткі Палаца Румянцавых-Паскевічаў, сустэрэчы з прадстаўнікамі сродка масавай інфармацыі пад называй "Спачатку было слова..." і гомельскімі паэтомі, пісьменнікамі "Гомель паэтычны". На канцэртных пляцоўках раёнаў горада і набярэжнай ракі Сож выступалі творчыя калектывы, праходзілі спартыўна-паказальная мерапрыемства, высташкі дэкаратыўна-прыкладнай мастацтва, водная рэгата, феерверк. Таксама ў скверы па вул. Савецкай працаваў горад майстроў. А ў філіяле Веткаўскага музея народнай творчасці на вул. Кірава, 8 адкрылася выставка "Стародрукі Беларусі XVI-XVIII стагоддзяў".

Цікава, творча і плённа праішоў гэты дзень. А на наступны ўсіх жадаючых чакаў гасцінны Тураў. На святах ў старажытны горад ад нашага ўніверсітэта былі запрошаны рэктар А.У. Рагачоў, першы прарэктар Ю.І. Кулажанка, прарэктары: па навуковай работе – Д.Р. Лін, па выхаваўчай работе – С.І. Ханеня, па вучэбнай работе – А.А. Малахаў, а

таксама дэкан філалагічнага факультета У.А. Бобрык, загадчык кафедры беларускай мовы А.А. Станкевіч, загадчык кафедры гісторыі славян і спецыяльных гісторычных дысцыплін А.Р. Яшчанка і дацэнт гэтай жа кафедры археолаг А.А. Макушнікай.

Дзень распачаўся святочнай Літургіяй у Храме ў гонар Усіх Святых.

Гаспадары і гості з іншых рэгіёнаў падрыхтавалі вельмі багатую, насычаную забаўляльна-інфармацыйную праграму. Таму мерапрыемствы праводзіліся у розных жывапісных мясцінах горада. Гэта быў дзень адпачынку і добрых уражанняў. Кожны змог знайсці для сябе цікавы занятак. На сцене ля помніка К. Тураўскому адбылася тэатралізавана-харэаграфічная дзея "Легенды Тураўскай зямлі" і презентацыя выдання айчынных выдавецтваў з удзелам вядомых беларускіх пісьменнікаў. Аматары народных звычаяў і традыцый сталі сведкамі фееричнага фальклорнага свята "Матывы Тураўшчыны", якое праходзіла на беразе ракі Струмень.

Неардынарная была інфармацыйна-выставачная частка свята: фестываль СМІ, выстаўка прэзы, презентацыя перыядычных выданняў, а таксама сумесны проект СМІ і ЮНІСЭФ "Моладзь за здароўе і развіццё".

У заключэнні адбыліся агульні мерапрыемствы: цырымонія перадачы эстафеты свята і прыгожы, відовішчны гала-канцэрт з удзелам беларускіх выкананіц.

С.І. Ханеня, па вучэбнай работе – А.А. Малахаў, а



3 наступленнем змроку неба над Туравам азарылася цудоўным феерверкам.

Марына ДЖАЛАЯ.
Фото У. Чысціка.

На «Тураўскіх чытанніх» выступае прарэктар па навуковай работе Д.Р. Лін; у прэзідымуме (крайні справа) – рэктар ГДУ А.У. Рагачоў.

Міжнародные контакты

ФЛОРЕНЦІЯ СТАНОВІТСЯ БЛІЖША

Уже не першы год реализујутся мероприятия в области психологии, намеченные Договором о культурном сотрудничестве, заключенном между Флорентийским университетом (Италия) и ГГУ имени Ф. Скорины.

Флорентийский университет – один из крупнейших в Италии, в нем учится 60 тысяч студентов, из них 7 тыс. – на факультете психологии, где развивается множество научных направлений, функционирует около 15 научно-исследовательских лабораторий.

Инициатором заключения Договора стала заведующая кафедрой социальной и педагогической психологии доцент Г.В. Гатальская, которая проходила стажировку во Флорентийском университете. Цель договора – обмен препода-

вателями и студентами белорусской и итальянской сторон, реализация совместного научно-исследовательского проекта, открытие в ГГУ в перспективе с помощью итальянских коллег специализации



этой области, которым итальянские коллеги готовы поделиться, учить, то, что Беларусь пострадала от катастрофы на ЧАЭС, и здесь процессы реабилитации людей, в том числе и психологической, являются весьма актуальными.

ЕСТЬ ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

Міжнародные контакты ГГУ имени Ф. Скорины с вузами и научными учреждениями стран Европы и Азии, безусловно, способствуют их лучшему взаимопониманию, плодотворному сотрудничеству в самых разных сферах деятельности. Очень ярким примером этого является наш совместный с университетом Овернь-Клермон-1 проект – Франко-белорусский институт управления.

А недавно наш университет имел еще одну прекрасную возможность для расширения своих связей с французским Клермон-Ферраном – братом г. Гомеля. На праздник нашего города, на День белорусской письменности по приглашению горисполкома приезжал заместитель мэра по финансовым вопросам, преподаватель университета имени Блеза Паскаля Алена Бардо, муниципальный советник мэрии, ответственный за работу с молодежью Филипп Бозье и директор миссии международных отношений г. Клермон-Феррана Жерар Кено. (Надо отметить, что этой миссией уже неоднократно оказывалась помощь г. Гомелю в обеспечении медицинским оборудованием, лекарствами, с ее помощью наложены также тесные контакты с СШ № 46 г. Гомеля, ученики которой углубленно изучают французский язык).

В рамках своего визита французские гости выразили желание посетить наш университет, чтобы поближе познакомиться с ведущим вузом Гомельщины, о котором они много наслыша-

лись. Их знакомство с ГГУ началось с посещения ФБІУ, где состоялся заинтересованный разговор с его содиректором А.В. Гаврилюком, начальником отдела международных связей ГГУ Л.И. Протченко, преподавателями и сотрудниками института. Гости подробно узнали о его деятельности, успехах, достижениях, а также и существующих проблемах, помочь в разрешении которых они охотно вызвались. В частности, это касается обеспеченности студентов необходимой учебной, а также художественной (на французском языке) литературой. Обсуждалася также предложенный французской стороной интересный проект: участие студентов ГГУ в фестивале короткометражных фильмов, который стал в Клермон-Ферране традиционным. На него нужно представить 3-х минутный фильм о Гомеле, снятый студентами ГГУ. Его тематика определяется самими авторами.

Подробную информацию об университете, который активно готовится к своему предстоящему 75-летнему юбилею, о его широких зарубежных контактах, серьезных научных достижениях и разработках в самых разных отраслях знаний, гости получили во время встречи с руководством ГГУ: ректором доктором химических наук, профессором А.В. Рогачевым и первым проректором Ю.И. Кулаженко. Во время беседы подчеркнулась обюдженная заинтересованность сторон в напаживании теснога сотрудничества между ГГУ и университетом имени Блеза Паскаля в самых разных научных сферах (как оказалось, есть много общих точек соприкосновения), в обмене делегациими преподавателей, аспирантов и студентов. Алена Бардо, ко-

Лесное хозяйство: перспективы роста

С 1 сенцября 2003 г. біологіческі факультэт ГГУ впершыя начал подготовку кадров по специальности «Лесное хозяйство». А 5 мая 2004 г. Совет университета принял решение об открытии кафедры «Лесохозяйственные дисциплины», которая и начала свою работу с 1 сенцября нового учебного года в Институте леса Национальной академии наук Беларусь. Ее возглавил доктор біологіческіх наук, профессор, член-корреспондент НАН Б, заместитель директора по научной работе Института леса Владимир Феликсович Багинский. Учебный процесс наложен совместными усилиями ГГУ и ГНУ Института леса во главе с ректором, доктором химических наук, профессором А.В. Рогачевым и директором, академиком НАН Б В.А. Ипатьевым, а также деканатом біологіческого факультета.

С просьбой подробнее рассказать о новой специальности, организации работы новой кафедры, специфике обучения и о тех молодых людях, которые выбрали для себя эту интересную и нелегкую профессию, редакция нашей газеты обратилась к декану біологіческого факультета к.б.н., доценту Ольге Михайловне Храмченковой и заведующему сектором Лесоводства Института леса НАН Б к.с./х. Петру Владимировичу Колодию (заведующий кафедрой В.Ф. Багинский находится в служебной командировке).

ПОД ПРЕВОМ ПОЗНАНИЯ

– Чем была вызвана необходимость создания кафедры «Лесохозяйственные дисциплины»?

Петр Владимирович Колодий:

– Вспомним такой факт: в 1930 г. в Гомеле интенсивно развивалась лесная наука; тогда здесь существовали Белорусский лесопромышленный институт, где проводились научные исследования, и Белорусский лесохозяйственный институт, который готовил специалистов-производственников лесного хозяйства, т.е. под одним крылом существовали наука и образование. После Великой Отечественной войны в Гомеле остался только научно-исследовательский институт, т.е. сегодняшний Институт леса. А единственный вузом республики, который готовил высококвалифицированных лесничих, лесопатологов, специалистов по лесопользованию, лесовостановлению, охране леса, до открытия в ГГУ новой специальности был Белорусский государственный технологический университет. Однако по разным причинам многие его выпускники, распределенные в лесные хозяйства Гомельской области, не прибывали туда или переводились в другие области. Ситуация усугубилась после Чернобыльской катастрофы. Кроме того, сегодня мы ощущаем дефицит молодых ученых в лесоведческой сфере и надеемся, что набранные студенты пополнят ряды белорусских ученых.

Ольга Михайловна Храмченкова:

– По информации начальника областного лесохозяйственного объединения М.П. Супруна, потребность в кадрах лесного хозяйства только по Гомельской области – свыше 300 человек. Он отмечает, что зачастую в лесхозах работают люди, не имеющие специальной подготовки.

– Как организован учебный процесс на новой кафедре?

Ольга Михайловна Храмченкова:

– Общетеоретические дисциплины студенты изучают непосредственно на біологіческому факультете ГГУ, а специальные, лесоведческие – в Институте леса. В настоящее время заведующий кафедрой «Лесохозяйственные дисциплины» Владимир Феликсович Багинский работает над укомплектованием ее профессорско-преподавательского состава.

Петр Владимирович Колодий:

– Мы планируем подробное знакомство студентов с лабораториями института, чтобы привлечь их к научной деятельности. Кроме того, студенты будут закрепляться за определенными лабораториями: генетики леса, воспроизводства пищевых продуктов леса, охраны и защиты леса, лесоведения и управления лесами, лесной селекции и семеноводства и др. Здесь они смогут проявить свои интересы и поучаствовать в исследованиях.

– Петр Владимирович, как будет организована практика студентов?

– Мы собираемся вывозить их на опытные объекты нашего института. Учебные и производственные практики ребята будут проходить в Гомельском леспромхозе, на Кореневской экспериментальной базе Института леса НАН Беларусь, а также в лесхозах нашей области.

– Ольга Михайловна, сколько студентов обучается сегодня на специальности «Лесное хозяйство»?

– В 2003 г. мы набрали 75 студентов: 31 – на дневную форму обучения и 44 – заочную. В этом году набор увеличился: 57 человек – стационар и 67 – заочники. Следует отметить, что специальность пользуется популярностью, о чем свидетельствует высокий конкурс; да и многие студенты переводятся сюда с других специальностей.

– Что, по-вашему, привлекает молодых людей на учебу по столь «экзотической» специальности?

Ольга Михайловна Храмченкова:

– Большинство ребят – приезжие, из семей, где один или оба родителя работают в лесхозе. Для них – это естественно: выучиться, чтобы вернуться домой и продолжить фамильную династию.

Петр Владимирович Колодий:

– Сюда случайные люди не попадут. Либо студент был направлен лесхозом, либо он окончил политехнический техникум по специальности «Лесное хозяйство», либо уже работал в лесхозе и захотел получить высшее образование.

– Как вы оцениваете сегодняшний настрой студентов?

Петр

Наука и спорт

ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ - В НАУКУ

35 лет назад в Гомельском государственном университете им. Ф. Скорины на общественных началах была открыта лаборатория медико-биологических исследований, которую возглавил доктор медицинских наук, профессор Алексей Савельевич Калугин. В состав сотрудников лаборатории входили доцент В.Д. Подосинов, автор этих строк и др.

А в 1971 году приказом ректора университета академиком В.А. Белым на факультете физической культуры была открыта студенческая научно-исследовательская лаборатория (СНИЛ), руководителем которой был назначен Василий Подосинов. Для работы в СНИЛ стали привлекаться хорошо успевающие студенты, которые начали исследовать студентов-спортсменов. Изучались функции кардио-респираторной системы, определялся уровень физической работоспособности на различных этапах учебно-тренировочного процесса, накапливаясь материал по динамике физического развития и физической подготовленности студентов университета.

На основании большого фактического материала студенты – члены СНИЛ – стали выступать на университетских, областных и республиканских научно-практических конференциях, а чуть позже стали писать дипломные работы. Лучшие из них представлялись на республиканские и всесоюзные конкурсы, где получали высокие оценки.

В 1985 году руководитель СНИЛ В. Подосинов Министерством высшего и среднего специального образования СССР,

Центральным комитетом ВЛКСМ и Всесоюзным советом научно-технических обществ был награжден Знаком «За успехи в научно-исследовательской работе студентов».

В годы становления СНИЛ ощущалась острая нехватка приборов и измерительной аппаратуры, и В. Подосинов собирает вокруг себя талантливых студентов, которые образовали СКБ – студенческое конструкторское бюро. Под руководством старшего преподавателя А. Грузинова студенты сконструировали и изготовили прибор «Лидер», который давал возможность конькобежцу фиксировать ритм беговых шагов. Важно подчеркнуть, что в конструкторском бюро были студенты и с других факультетов. Студент физического факультета Леонид Сильченко сконструировал и изготовил установку для определения скорости и точности нанесения укола в фехтовании. Четыре раза на республиканских ВДНХ приборы, изготовленные в СКБ университета, получали дипломы. На ВДНХ СССР университетский прибор был удостоен серебряной медали!

Преподавателем В. Барковым совместно со студентами был изготовлен прибор для определения зрительно-моторной реакции, который демонстрировался на всемирной выставке студенческого творчества в Индии (Дели) и был поощрен денежной премией.

В дальнейшем появляется острая необходимость проведения исследований с юными спортсменами, и при Гомельской СДЮШОР-3 открывается филиал университетской СНИЛ. Студенты университета стали систематически проводить исследования юных пловцов, легкоатлетов,

гимнастов и представителей других видов спорта.

После раз渲ла Советского Союза и перестройки, лишь в 2000 году благодаря инициативам проектора по научной работе нашего университета Д.Г. Лина, нового декана факультета физической культуры доцента Г. Нарсика и его заместителя по научно-исследовательской работе кандидата педагогических наук С. Севдалева факультетская СНИЛ получила второе дыхание. С этого момента студенты СНИЛ под руководством В. Подосинова стали вновь принимать участие в ежегодных студенческих научно-исследовательских конференциях.

– За три последних года, – рассказывает Василий Дмитриевич Подосинов, – члены студенческой лаборатории опубликовали 19 печатных работ. Студент О. Маркевич принял участие в международной республиканской научно-студенческой конференции, которая проходила в Минске, а вместе с В. Семеновым – в научно-практической конференции в Мозыре. Оглядываясь назад, с удовольствием вспоминаю студентов факультета, которые у нас сделали первые шаги в науке: докторов наук В. Баркова, М. Кобринского, Г. Нарсика, кандидатов наук М. Кошмана, М. Коняхина, С. Севдалева, О. Ковалеву, С. Шеренду, В. Старченко, К. Бондаренко, В. Лемешкова... В этой связи как не вспомнить первого лауреата Нобелевской премии в области физиологии академика Ивана Петровича Павлова, который первые шаги в науке сделал еще в студенческие годы.

Виктор МАРЧЕНКО,
старший преподаватель
факультета физической
культуры.

Гомельчанин Игорь Макаров, мастер спорта международного класса, член национальной команды Республики Беларусь по дзюдо, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, стал чемпионом XXVIII-х Олимпийских игр в Афинах по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Это первая золотая медаль в этом виде спорта за всю историю участия белорусских дзюдоистов в Олимпийских играх.

Важно подчеркнуть, что Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко по телефону, а также телеграммой тепло поздравил Игоря Макарова с замечательной победой.

«Твое мужество и воля к победе вплели золотую нить в лавровый венок белорусских олимпийцев. Вся страна восхищена этой блестательной победой», – отметил Александр Григорьевич. Президент подписал Указ о награждении олимпийского чемпиона Игоря Макарова орденом «За личное мужество». Ему также присвоено звание «Почетный гражданин Гомеля».

Я не буду повторять спортивную биографию чемпиона, т.к. о нем уже успели рассказать все белорусские газеты. Я расскажу о его тренере – Владимира Владимировиче Асине. И это не случайно, т.к. он уже четвертый год работает в нашем университете в должности преподавателя-помощника и тренирует сборные команды ГГУ по дзюдо и самбо.

... В 1979 году Володя Асин приехал в г. Гомель из г. Белгорода, поступил на факультет физической культуры нашего университета. Через два года по семейным обстоятельствам возвратился в родной город, где и закончил институт.

Три года назад руководством ГГУ и факультета физической культуры Владимир Асин был приглашен на работу в наш вуз. За последние два года, выступая на Республиканских студенческих играх, наша студенческая команда заняла два первых и два вторых места по дзюдо и самбо.

– А какими качествами надо обладать, чтобы пришли победы?

– Терпением и целеустремленностью, и желанный конечный результат обязательно придет.

– Дальнейших побед вашим ученикам!

– Большое спасибо!

В. МАРЧЕНКО.

Фото В. ЧИСТИКА.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Важнейшей составной частью идеологической и воспитательной работы в вузе является изучение общественного мнения студенчества. Оно проводилось в нашем университете кафедрой политической социологии. Результаты социологических исследований в рамках вузовского мониторинга качества обучения и воспитания дают видение реальной идеологической ситуации в студенческом сообществе.

В целом студенческая молодежь ориентируется на общественные ценности. В числе качеств, которыми должен обладать современный молодой человек, фигурируют такие как порядочность, оптимизм, готовность к переменам в жизни, терпимость, гуманность, трудолюбие, нравственность. Вместе с ними в одном ряду оказались деловая «хватка», индивидуализм.

Сложившееся представление о политической пассивности студенческой молодежи имеет мало общего с действительностью. Интерес студентов к политике стоит на втором месте и лишь несколько уступает интересу к культуре. Политикой в разной степени интересуются 63,5% опрошенных, т.е. две трети студентов.

Большинство студентов имеет позитивное представление о своей роли в политической жизни страны, ориентировано на проявление созидательной политической активности. Три четверти опрошенных уверены в том, что политическая активность прежде всего заключается в участии в выборах, две трети студентов (64,4%) полагают, что она проявляется в участии в деятельности общественных организаций.

Половина опрошенных студентов (48,7%) прямо говорит о том, что система воспитания студенческой молодежи необходима. Больше половины студентов полагают, что в вузе прежде всего нужны такие направления воспитания, как эстетическое, нравственное, семейно-бытовое, патриотическое.

Какие организации нужны сегодня в вузе? Вот мнение самих студентов. Прежде всего, считают 75% опрошенных, это студенческий профсоюз и профком. Во-вторых, студенческий отдел кадров (55,7%). В-третьих, необходим студенческий союз вуза (47%). Несколько более – 40% студентов считают, что в вузе нужны организации самоуправления в студенческих группах и общественно-политические молодежные организации.

В связи с этим важнейшая задача государственной молодежной политики Республики Беларусь на современном этапе развития нашего общества состоит в том, чтобы, осуществляя подготовку квалифицированных специалистов для народнохозяйственного комплекса страны, формировать гармоничную, идеологически и нравственно подготовленную к самостоятельной трудовой и творческой деятельности личность гражданина страны.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!


Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований объявил совместный конкурс научных проектов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований и Государственного фонда фундаментальных исследований Ук-

раины «БРФФИ-ГФФИУ-2005». Срок подачи заявок в НИС – до 10 ноября 2004 г. включительно.

С условиями конкурсов и формами заявочных материалов можно ознакомиться в отделе НТИ НИСа (корп. 4, ауд. 2-22, тел.: 56-57-17).

Гомельскі ўніверсітэт

ТРЕНЕР ОЛИМПІЙСКОГО ЧЕМПІОНА



Гомельчанин Игорь Макаров, мастер спорта международного класса, член национальной команды Республики Беларусь по дзюдо, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы, стал чемпионом XXVIII-х Олимпийских игр в Афинах по дзюдо в весовой категории до 100 кг. Это первая золотая медаль в этом виде спорта за всю историю участия белорусских дзюдоистов в Олимпийских играх.

Важно подчеркнуть, что Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко по телефону, а также телеграммой тепло поздравил Игоря Макарова с замечательной победой.

«Твое мужество и воля к победе вплели золотую нить в лавровый венок белорусских олимпийцев. Вся страна восхищена этой блестательной победой», – отметил Александр Григорьевич. Президент подписал Указ о награждении олимпийского чемпиона Игоря Макарова орденом «За личное мужество». Ему также присвоено звание «Почетный гражданин Гомеля».

Я встретился с В.В. Асиным и попросил ответить на несколько вопросов.

– Владимир Владимирович, прежде всего, от имени читателей нашей газеты поздравляю с замечательной победой вашего ученика.

– Спасибо большое.

– Продолжите ли вы работать в ГГУ имени Ф. Скорины?

– Мне бы хотелось.

– А в какие дни и часы, где вы тренируете наших студентов?

– Хочу подчеркнуть, что все студенты университета являются членами сборной команды области по дзюдо или самбо. Тренируемся мы ежедневно (кроме воскресенья) в спортзалах «Динамо», около стадиона «Луч» и в спортивном комплексе «Гомельмаш» с 17.00. И в этой связи я хочу пригласить первокурсников ко мне в секции.

– А какими качествами надо обладать, чтобы пришли победы в дзюдо?

– Терпением и целеустремленностью, и желанный конечный результат обязательно придет.


– Дальнейших побед вашим ученикам!

– Большое спасибо!

В. МАРЧЕНКО.

Фото В. ЧИСТИКА.

ЗА НАСТАУНІЦКІМ СТАЛОМ (ПАЧАЛАСЯ ПЕДАГАГЧНАЯ ПРАКТИКА)



Для многих пяцікурснікаў універсітэта пачалася пераддипломная педагогічная практика. З 6 верасня па 30 кастрычніка 344 студэнты дзённай формы навучання факультета фізічнай культуры і спорту, замежных моў, філалагічнага, геолага-геаграфічнага са спецыяльнасцю «Геаграфія», гістарычнага са спецыяльнасцю «Гісторыя і англійская мова» будуть працаўцаў у 46 школах і абласнымі ліцэі г. Гомеля.

Як адзначыла загадчык аддзела практик Ю.Дз. Алейнік, кіраўнікамі з'яўляюцца выкладчыкі ГДУ, у асноўным, дацнты, якія добра вады.

Справы студэнцкія

Задача пяцікурснікаў праграмай педагогічнай практикі. Акрамя таго, школы будуть наведваць прадстаўнікі кафедр педагогікі, псіхалогіі, сацыяльнай і педагогічнай псіхалогіі.

Важна, што школьная практика праводзіцца на 4-5 курсах. Студэнты ўжо маюць невялікі вопыт і могуць, прааналізаваўшы працу ў мінулым годзе, зрабіць яе больш правільнай і прафесіянальнай зараз. Замацаванне педагогічных умений і навыкаў дапаможа пасля заканчэння універсітэта прыйсці ў школу сапраўднымі спецыялістамі, упэўненымі ў сабе і сваіх ведах.

Марына ДЖАЛАЯ.

Інтэрната замацаваны пэўныя факультэт. Чым выклікана такая патрэба і як аднесліся да гэтага самі студэнты?

– Гэта распараджэнне рэктара. Яно абумоўлена неабходнасцю якаснага кантролю куратаў за сваімі студэнтамі. Спачатку гэта выклікала ў жыхароў інтэрнатаў непаразуменне, але пасля праведзеных сходаў пытанне было знятага.

– Ведаю, што перасяленні быўлі запланаваны не толькі па паверхах, але і па інтэрнатах.

– Так, за інтэрнатам № 1 па вул. Савецкай, 83а замацаваны філалагічны, фізічны і факультэт фізічнай культуры і спорту. За інтэрнатам № 2 (вул. Кірава) – матэматычны, гістарычны, замежных моў і замежных студэнтамі, за інтэрнатам № 4 (вул. Г. Броўкі) – біялагічны, геолага-геаграфічны, эканамічны, юрыдычны і факультэт псіхалогіі і давузаўскай падрыхтоўкі. Але такія перасяленні будуть адбывацца паступова.

– Дзякую за размову. Спадзяюся, што ўсе новаўядзенні прывядуць да жаданых вынікаў.

Марына ДЖАЛАЯ.

ХТО ЖЫВЕ У ІНТЭРНАЦЕ?

а іх было 222, размеркаваны. Астатнія будуть чакаці сваёй чаргі на засяленне разам з 244 студэнтамі 2-4-га курсаў.

– Якія заявы разглядаліся першымі?

– Без чаргі мы засялялі інвалідаў дзяяцінства; дзяцей-сірот, якія засталіся без апекі бацькоў; дзяцей, якія маюць ільготы па арт.

Таленты – побач з намі

Гомельскі
універсітэт
ЗАСТЯЗАЙ НАМ
ПЕСНЮ НАШУ, НЕ ЧУЖСЮ...

Вольга Цярэшчанка. Вальжына... "Хто яна?" – запытаеся вы, шаноўныя чытачы. На першы погляд, звычайная жанчына, з такім ж клопатам і проблемамі, як і мы з вамі. А разам з тым – незвычайная! Но яна – спявачка. Бард, як яе называюць журналісты, прыхільнікі яе творчасці.

Кожны дзень спявашаца на працу маладая жанчына. Аб чым яна думае? Пра хатнія клопаты, ці пра сваіх вучняў з Беларуска-славянскай гімназіі? Не будзем варахыць. Не кожнаму дадзены здольнасці чытаць чужыя думкі на адлегласці. Але ўлічнена, што калі-нікалі яна ўспамінае вёску Насовічы, дзе расла, вучылася, працавала. Дарэчы, у роднай хате ўжо застаўся адзін бацька – Васіль Данілавіч. Маці – Яўгенія Філімонавна – ужо пайшла з жыцця... Вясковая настаўнікі аддалі шмат гадоў Насовічскай школе, рупіліся пра тое, каб вясковыя дзеці былі адукаванымі і прыстойнымі людзьмі.

Настаўнікі хлеб выбрала і Вольга. Інакш не магло быць, бо бацькі для яе – самы лепшы прыклад.

Яшчэ ў школе Вольга Цярэшчанка прайвіла сябе актыўнай удзельніцай мастацкай самадзеяльнасці. З задавальненнем выходзіла дзячыніцкай на школьную сцену, здзіўляючы сваіх настаўнікаў і сяброў прыродным талентам. Ахвотна яна спявала і ў вясковым Палацы культуры. Таму, калі зачыніла 8-м класаў, паступіла ў Гомельскую педагогічнае вучылішча на музычнае аддзяленне. Потым была праца ў Заслаўлі на Міншчыне, у родных Насовічах, а зараз яна вучыца на 4 курсе завочнага факультета спецыяльнасці "Беларуская мова і літаратура" у нашым універсітэце.

– Я вельмі удзячна настаўнікам музыкі і спеваў Насовічскай школы Марыі і Барысу Старасекам, якія змаглі калісьці разглядзеца мае прыродныя здольнасці, развіціх – дзеўліца ўражаннямі Вольга Цярэшчанка. – Дзякуючы ім, я змагла знайсці ў жыцці правільную сцяжыну, не памыліцца.

Сення настаўніца музыкі і спеваў Беларуска-славянскай гімназіі, знакамітая бардауская спявачка ўжо сама вучыць дзяцей вакалістаму майстэрству, дасканалому валоданню сакрэтамі культуры і прыроды вакала, здольнасцям вольна трывамца на сцене, умению адчуваць жанр твора. Гімназісты спявашаць як эстрадныя, так і фолькамадэрноўныя творы, выступаючы на розных гарадскіх мэртвымістках. Выхаванцам Вальжыны Цярэшчанка ёсць чаму павучыца ў яе! Но яна – лаурэат 1-га фестывалю аўтарскай песні, які адбыўся ў г. Мінску ў 1993 годзе. Браала актыўны ўдзел яна і ў фестывалі беларускай песні і музыкі "Басовішча", які адбыўся ў Польшчы. Добра ведаўшы беларусачку з добрушскай зямлі і ў Вільні, дзе яна ў 1989-м годзе зачараўвала прысутніх з музычнай школы сваім дзіўнымі голасамі. Гарачая аплодысменты чуліся тады нават на гарадской вуліцы. Но слухачы і гледачы не жадалі адпускати прыгожую дзячыніцу з гітарай са сцэны.


На працягу апошняга года пра нашу зямлячку распавядалі на сваіх старонках журналісты такіх

выданняў, як "Народная газета", "Культура", "Музычная газета", "Советский район" і інш. За плённую працу на настаўніцай ніве В.В. Цярэшчанка (Яўсеенка) мае Ганаровыя граматы, падзякі ад гарадскога аддзела адукацыі г. Гомеля. Яна – кляпніцкая маці двух дзетак. Дачка Святланка, зачыніла абласны ліцэй, паступіла вучыцца ў БелДУТ, вольна валодае беларускай і рускай мовамі, а сын Францішак – вучань 4-га класа.

– У гімназіі я з пашанай адношуся да многіх настаўнікаў. Кожны тут – асоба! – гаворыць Вольга Васільеўна Цярэшчанка. – Але больш мне імпантавае выкладчыца беларускай мовы і літаратуры Вольга Лявоненка. Мы разам ладзім розныя святы ў гімназіі, нас аб'ядноўвае агульнасць поглядаў, нязменная вернасць роднай беларускай культуры. Я люблю сваіх землякоў, не цураюся іх. Хачу пажадаць усім, каб паважалі сябе. Толькі тады з вами будуць лічыцца іншыя. Гэта – закон прыроды, на які неабходна часцей звяртаць сваю увагу. Яшчэ жадаю самадастатковасці, каб усе былі здаровымы, шчаслівымі. Есць у мене такая мара: выступіць са сваімі выхаванцамі-гімназістамі калі-небудзь на сцене роднай школы. Уяўляю, як прыемна было бы усім!

Пажадае бардаускай спявачцы Вальжыне Цярэшчанка здзяйснення сваіх мір.

Ганна АТРОШЧАНКА.

НАВЕДАЙЦЕ ВЫСТАВУ
УНИКАЛЬНЫХ ВЫДАННЯЎ

Да Дня беларускай пісьменнасці Веткаўскі музей народнай творчасці падрыхтаваў выставу "Стараадрукі Беларусі 16-18 ст.ст. (з фондаў ВМНТ)". Яна адкрыта з 4 верасня па 30 лістапада 2004 г.

На выставе прадстаўлены юнікальныя выданні рускіх і беларускіх друкароў, якія працавалі на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага – у Заблудаве, Вільні – у канцы XVI стагоддзя: Івана Фёдараўа, Пятра Мсціслаўца, Васіля Гарабурды.

Сярод іх багатае па сваіму мастацкаму афармленню віленскіе "Евангелле" (1575) П. Мсціслаўца (у Беларусі вядома з экземплярам), заблудаўскіе "Евангелле настаўніцкое" (1569) І. Фёдараўа і П. Мсціслаўца (адзін з двух вядомых на Беларусі экземпляраў).

Кнігі беларускіх друкарняў XVIII стагоддзя, якія выдзяляюцца арыгінальнай арнаментыкай, прадстаўлены выданнямі Супрасля, Вільні, Гродна, Магілёва.

На выставе таксама можна атрымаць інформацію аб гэтых друкарнях і аб распаўсюджванні кнігадрукавання ва Усходняй Еўропе.

Карта "Шляхі кніг на Ветку", якая складзена супрацоўнікамі музея, дае ўяўленне аб тым, якімі шляхамі, даўжынёй у 300 і больш гадоў, ішлі кнігі ў Веткаўскі рэгіён.

Кошт уваходнага білета – 850 руб., а для калектывных наведванняў скідкі ў аплаци: 5.700 руб. на групу ў колькасці не менш 6-ці чалавек.

Если вы сами цените себя невысоко, мир не предложит вам ни на грош больше.

(С. Хени)

Всякая эмоция только обогащает жизнь.

(Джон Голсуорси)

На вечные вопросы обычно даются временные ответы.

(Лешек Кумор)

ФРАЗЫ

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

новый концерт студенческого

клуба ГГУ на открытой площа-

дке парка культуры и отдыха им-

ни А.В. Луначарского. Начало –

14.00.

19 сеннябрь смотрите пла-

<p